

Інструкцыя для Linux

1. Усталюйце Kodi зручным для вас і прыдатным для вашай версii Linux спосабам

- для Fedora

- усталюйце пакет kodi-inpustream-adaptive з RPMFusion:

- sudo dnf install [https://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-\\$\(rpm -E %fedora\).noarch.rpm](https://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm)

- sudo dnf install kodi kodi-inpustream-adaptive

- для Ubuntu

- усталюйце kodi з PPA team-xbmc:

- sudo add-apt-repository ppa:team-xbmc/ppa

- sudo apt update

- sudo apt install kodi kodi-inpustream-adaptive python-pycryptodome

- для Debian

- падлучыце рэпазіторый паводле інструкцыі <http://www.deb-multimedia.org/>

- sudo apt update


- sudo apt install kodi kodi-inpustream-adaptive python-pycryptodome

2. Спампуйце наш рэпазіторый і усталюйце яго, выбраўшы у наладах плэера: націсніце на значок шасцяронкі >> Addons >> Install from zip file >> выберыце архіў з дапаўненнем, які вы спампавалі. Калі плэер напіша "For security, installation of add-ons unknown sources is disabled", націсніце на Settings і для налады Unknown sources пераключыце пераключальнік у значэнне Укл. і ў дыялогавым акне націсніце Yes.


- https://netflix.by-reservation.com/repository/zip/repository_byreservation_repository_by_reservation-1.0.0.zip

3. Усталюйце плагін: націсніце на значок шасцяронкі >> Addons >> Install from repository >> ReZervation Repository >> Video >> Netflix BY >> Install.


4. Выберыце «Дапаўненні» (Addons), а потым Netflix BY



5. Увядзіце свае ўліковыя даныя (лагін і пароль), пад якім вы зарэгістраваліся на відэасэрвісе Netflix, а далей выберыце свой профіль у Netflix.
6. Выберице пункт *Search* і ўвядзіце ў полі пошуку назну жаданага фільма — у нашым выпадку гэта будзе «*Witcher*» (без двукоссяў). Далей выбірайце сезон і патрэбную серыю і атрымлівайце асалоду ад прагляду.



7. Пры самым першым праглядзе Kodi Bel запрапануе ўсталяваць вам дапаўненне Widevine CDM — пагадзіцесь, націснуўшы *Install Widevine*, а потым на *I accept*.



8. Карысныя гарачыя клавішы ***для* *Windows***, якія могуць дапамагчы пры праглядзе:
 - Т – уключыць/адключыць паказ субцітраў;\
 - L — пераключыцца на наступныя субцітры;
 - ; (Ж) — пераключыцца на наступную аўдыядарожку.

Зайвага: гэтыя гарачыя клавішы працуюць толькі калі на экране не паказваецца палоска пракруткі відэа і кнопкі навігациі (перамотка, паўза і падобныя).

9. Пры праглядзе ***для Windows*** будуць адразу перадвызначана выбірацца беларускія субцітры і агучка. У выпадку з іншымі аперацыйнымі сістэмамі (***macOS, * *Linux, * *Android***) іх трэба будзе выбіраць самастойна:, націснуўшы падчас прайгравання відэа на шасцяронку ў ніжнім правым куце экрана і далей выбраўшы:
для аўдыя: націсніце на значок шасцяронкі ў ніжнім правым куце экрана > Audio Settings > Audio stream і выберыце жаданую аўдыядарожку



для субцітраў: націсніце на значок з воблачкам-дыялогам ў ніжнім правым куце экран.
Пераключыце параметр Enable subtitles у значэнне Укл. і ў Subtitle выберыце жаданыя субцітры.

